





























656 с. 18. Невская, Л.Г. Балтийская географическая терминология (к семантической типологии) / Л.Г. Невская. – М.: Наука 1977. – 226 с. 19. Откупщиков Ю. В. Βορροθένης и Березина Откупщиков Ю. В. // Из истории индоевропейского словообразования. – СПб.: СПбГУ, 2005. – С. 336–352. 20. Памяць: Касцюк, р-н; Гіст. дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. – Мінск, 2000. – С. 420. 21. Петров В. Этногенез славян – К., 1972. 22. Поспелов Е. М. Географические названия мира: Топонимический словарь / Ред. Р. А. Агеева. – 2-е изд. – М.: Русские словари, 2002. – 512 с. 23. Поспелов Е. Туристу о географических названиях. – М., 1988. 24. Пьянов, В.И. Древности славян. – Минск: МФЦП, 2005. 25. Рогалев, А. Ф. Гидронимия Беларуси / А. Ф. Рогалев. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 1999. – 408 с. 26. Рогалев А. Ф. Назвы Бацькаўшчыны (тапанімія Беларусі). – Гомель: Барк, 2008. – 216 с. 27. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т. / пад рэд. Ю.Ф. Мацкевіча/ АН БССР. – Мінск: Навука і тэхніка, 1979. – Т. 1 (А-Г). – 512 с. 28. Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика: Рассказы о географических названиях. – М.: Армада-пресс, 2001. – 256 с. 29. Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географические названия. – М.: Армада-пресс, 2002. 30. Студенцов, А.Ф. Тайна происхождения Древней Руси. – Москва: Феникс, 2006. – 288 с. 31. Топоров В.Н. «Baltica» Подмосковья // Балто-славянский сборник. М., 1972. С. 217–280. 32. Топоров, В. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья / В.Н. Топоров, О. Н. Трубачев. – Москва: Изд-во АН СССР, 1962. 33. Трубачев О. Н. «Старая Скифия» Геродота и славяне. Лингвистический аспект // Вопросы языкознания. – 1979. – № 4. 34. Файнбарк С. А. Происхождение названий рек и озер бассейнов Верхневолжья и Верхней Мещеры – DNA, 2015. – 589 с. 35. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4-т.: Т.1. А-М. М.: Прогресс, 1986. – 576 с.; Т. 2. Е-Муж. – М.: Прогресс, 1986, – 672 с; Т. 3. Муза-Сят. – М.: Прогресс, 1987. – 832 с; Т. 4. Т-Яцур. – М.: Прогресс, 1987. – 864 с. 36. Шадыро В. И., Овчинникова Р. И. О финно-угорском субстрате на севере Белоруссии (гидронимия и археология) // Археология и история Пскова и Псковской земли / Под ред. В. В. Седова. – Псков, 1992. – С. 60–66. 37. Шаруха І., Шаруха Т. Гідранімія Магілёўшчыны // Магілёўскі Мерыдыян. – 2001. – Т. 1. – Вып. 2. 38. Шаруха, І. М. Асаблівасці тапанімічнага поля міжрэчча Друці і Бярэзіны: у межах Магілёўскай вобласці // Жылічы на гісторыка-культурнай карце Беларусі: матэрыялы Рэспубліканскага навукова-практычнага семінара / Уклад. Гаранін С. Л.; Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даслед. Бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – С. – 73–78. 39. Шаруха, І.М. Асаблівасці полацкай тапаніміі (на прыкладзе Гідраніміі) / І.М. Шаруха // Полацкія чытанні – 2017: зб. матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі (г. Полацк, 2 верасня 2017 года) / Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даслед. Бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – С. 187–193. 40. Шаруха, І.М. Край у цэнтры Еўропы: Полацкая гідранімія : Этымалагічны слоўнік / Ігар Шаруха; пад рэд. І.М. Шарухі, Т. М. Шаршнёвай. – Мінск: Колорград, 2018. – 80 с. 41. Шаруха, І. М. Гідранімія наваколяў Магілёва // І.М. Шаруха. Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. материалов VIII Междуна. научно-практ. Интернет-конференции, 1 марта–31 марта 2019 г., МГУ им. А. Кулешова, г. Могилев. – Могилев: МГУ им. А. Кулешова, 2019. 42. Шаруха, І.Н. Особенности гидронимии края в центре Европы // И.Н. Шаруха // Вестн. Приамурск. Гос. университета им. Шолом-Алейхема. – 2017. – № 3 (10). – С. 119–132. 43. Яшкін, І.Я. Слоўнік беларускіх мясцовых географічных тэрмінаў. Тапанімія. Гідралогія / І.Я. Яшкін. – Мінск: Бел. Навука, 2005. – 808 с.

Артыкул паступіў у рэдакцыю часопіса 10 студзеня 2019 г.  
Рэцэнзенты – А.Я. Яртаў, канд. географічных навук, дацэнт БДУ (г. Мінск, Беларусь),  
С. М. Лясковіч, канд. філалагічных навук, дацэнт ПДУ (г. Полацк, Беларусь)